

## Як зрабіць душ на дачы сваімі рукамі

### Змест

- Якую канструкцыю выбраць для душа
- Этапы будаўніцтва сваімі рукамі
- Дах Ондулин для вулічнага душа



Далёка не кожны ўладальнік дачнага ўчастка можа пахваліцца наяўнасцю душавой кабіны. Кампенсаваць нязручнасці, звязаныя з адсутнасцю цэнтралізаванага вадаправода, дазволіць невялікі вулічны душ. У артыкуле мы распавядзем аб тым, як пабудаваць душ на дачы сваімі рукамі, і дамо парады па падборы матэрыялаў.

### Якую канструкцыю выбраць для душа

Пры выбары тыпу канструкцыі і матэрыялу для яе вырабу трэба ўлічыць, што садовы душ з'яўляецца не толькі гаспадарчай пабудовай, але і часткай дызайну ўчастка. Найпросты варыянт складаецца з палівачкі і бака-назапашвальніка. У больш складаных праектах да гэтага абсталявання дадаюцца сцены і сліў. Некаторыя ўладальнікі дач ўзводзяць капітальныя пабудовы з бетону, цэглы або каменя. Але залатой сярэдзінай лічыцца вулічны душ з дрэва, часцяком ён камбінуецца з туалетам. Для падагрэву вады выкарыстоўваецца бак, усталяваны на даху будынка.

Пры падборы месца для ўстаноўкі неабходна ўлічыць наступныя крытэрыі:

- адлегласць ад іншых пабудоў-зліваюцца вада можа пашкодзіць падмурак;
- спосаб падачы вады-душ не павінен знаходзіцца далёка ад крыніцы;
- асветленасць-гэта важна, калі вы плануеце награвіць ваду ад сонечнай энергіі;
- наяўнасць скразнякоў-каб не застудзіцца пасля водных працэдур;
- спосаб зліву-сцёкі не павінны патрапіць у пітную ваду.

Памеры імправізаванай душавой кабіны залежаць ад габарытаў і пераваг карыстальнікаў. У большасці выпадкаў дастаткова шырыні 1-1,2 м, даўжыні 0,8-1,2 м і вышыні 2 м. Не варта будаваць занадта прасторны вулічны душ — пры прахалоднай надвор'і мыцца ў ім не вельмі камфортна.

### Этапы будаўніцтва сваімі рукамі

Каб пабудаваць летні душ, вам спатрэбяцца шлакаблокі, пілаватэрыялы (абрэзаная дошка, вагонка, брускі), дах Ондулин, саморезы, гумовы шланг-падводка, душавы стойка і лейка, а таксама назапашвальны бак для вады.

Выконвайце па крокавай інструкцыі:

- Вызначыцеся з месцам ўстаноўкі будучай душавой кабіны і выкапайце на гэтым месцы яму адпаведнага памеру (напрыклад, метр на метр) і глыбінёй каля 40 см. Дно засыпце пластом дробнага друзу, які будзе служыць дрэнажу. Калі гэтага не зрабіць, мыльная вада будзе размываць глебу.
- Па кутах ямы абкладзеце шлакаблокі (4 штукі), выставіўшы іх па ўзроўні. Яны будуць служыць падмуркам канструкцыі.

- Пасля гэтага прыступайце да зборкі каркаса. Для гэтага вам спатрэбяцца брускі 10 \* 10 гл і дошкі таўшчынёй 30 мм. спачатку неабходна сабраць падставу, памер якога будзе адпавядаць габарытах падмурка. Да яго пры дапамозе металічных куткоў мацуюцца вертыкальныя стойкі.
- У верхняй частцы з такіх жа брускоў усталёўваецца гарызантальная перавязка каркаса. Калі вы збіраецеся мантаваць бак для вады на даху, неабходна ўзмацніць стойкі бакавымі і папярочнымі перамычкамі.
- Абшайце каркас абранымі матэрыяламі-блок-хаўсам,еўравагонкай, імітацыяй бруса . Абавязкова пакідайце невялікія зазоры паміж дошкамі. 2-3 мм будзе дастаткова, каб забяспечыць натуральную вентыляцыю і кампенсаваць пашырэнне драўніны з-за пастаяннай вільготнасці.
- Далей існуюць два варыянты: усталяваць куб для вады замест даху альбо спачатку ўладкаваць дах, а па-над ёй паставіць бак. У любым выпадку аб'ём водонакопителя павінен быць не менш за 100 літраў.

Паколькі драўніна будзе пастаянна кантактаваць з вільгацю, ветрам і сонечным святлом, неабходна надаць асаблівую ўвагу яе апрацоўцы. Для гэтага лепш за ўсё падыдуць біозащитныя супрацьгрыбковыя насычэнні, лессирующие антисептыкі і акрылавыя Лакі (Фасадныя або яхтныя). Будаўніцтва душа на дачы сваімі рукамі зойме не больш за два дні, а гатовая канструкцыя праслужыць вам не адзін год.

Яшчэ адну бюджэтную ідэю для ўладкавання вулічнага душа можна падгледзець у гэтым відэа:

## Дах Ондулин для вулічнага душа

Лісты Ондулина можна выкарыстоўваць не толькі ў якасці дахавага пакрыцця, але і для ашалёўкі гаспадарчых пабудоў: вулічных душаў, туалетаў і гэтак далей.

Матэрыял валодае высокай механічнай трываласцю, ён не баіцца пастаяннага ўздзеяння вільгаці, не выгарае і не становіцца далікатным на сонца. На Ондуліне не заводзіцца грыбок і цвіль, што можа здарыцца з драўнінай. Ён не гніе і не іржавее, што ўласціва метале.

А невялікая вага ліста дазваляе правесці ўсе будаўнічыя працы ў адзіночку без найму страхароў і прымянення спецынструментаў. Яшчэ Ондулин не шуміць падчас граду або дажджу, а таксама не патрабуе адмысловага сыходу – дастаткова толькі перыядычна прыбіраць з яго смецце.

У адрозненне ад іншых дахавых матэрыялаў, Ондулин можна прывезці на легкавым аўтамабілі.